

**АДЛУСКОЎВАЦІА**, -аеща; незак. Адлужчваща. *Адлускоўвацица ржса начала. / І знямогу / я адолеў* (А. Вольскі).

**АДМОЎНІК**, -а, м. Прыйшыўнік, які ўхіляеца ад вайскоўской службы. *Цяперашні прызыў у парадунні з асеннім ідзе больш арганізавана. Відаць, запрацуваў закон аб воінскай службе, і ўбаку не засталіся супрацоўнікі міліцыі і прокуратуры (Мінская вобласць заўсёды была ў "лідэрах" па "адмоўніках")* (Звязда. 7.07.93).

**АДМЫСЛОЎЦА**, -ы, м. Той, хто валодае выдатным майстэрствам. *Свята "Маладзечна-98" будзе адметнае выступленнемі з нагоды юбілеяў класіка айчыннай літаратуры Пімена Панчанкі ды адмыслоўцы сучаснай беларускай песні Валерыя Іванова* (ЛіМ. 6.03.98).

**АДНААЙЧЫНІК**, -а, **АДНАКРАІНЕЦ**, -нца, м. Суайчынік. *"Аднаайчынікам"* — назва верша А. Каско (Маладосць. 1997. № 4). *Няхай жыве новае і моцнае, як моцныя наша воля і наш дух. А гэтыя якасці дзівяць не толькі чужаземцаў, а і маіх аднакраінцаў* (П. Глебка).

**АДНАБРЫГАДНІК**, -а, м. Той, хто служыць ці служыў у адной брыгадзе з кім-н. Антося здзівіла, што яго баявы *аднабрыгаднік меў на галаве густы, як у хлапчука, "вожык"...* (А. Жук).

**АДНАКАМЕРНІК**, -а, м. Той, хто знаходзіцца з кім-н. у адной камеры. — *Ты што, баця? — здзівіўся той. Абурана. Задзірыста. — Грэбуеш намі, аднакамернікамі?* (Г. Далідовіч).

**АДНАНОЖ**, прысл. На адной назе. Заставаца ў хаце было небяспечна, трэба было ратавацца, але *аднанож* я далёка ўцячы не мог (В. Быкаў).

**АДНАПАЛАТНІК**, -а, м. Той, хто знаходзіцца з кім-н. у адной палаце. *Палата была чалавек на дзесяць. Mae аднапалатнікі былі людзі розных професій і заняткаў* (В. Хомчанка).

**АДНАСПАДНЫ**, -ая, -ае. Аднасхільны. [Гаспадар] пабудаваў маленкі будынчак з *аднаспаднай стрэшкай* для патрэб усіх *сваіх кватарантай* (В. Ластоўскі).

**АДНАЎЛЕНЕЦ**, -нца, м. Той, хто аднаўляе, узнаўляе што-н. *Сярод аднаўленцаў кампартыйнай... ячэйкі пераважную большасць складаюць людзі "пенсійнага ўзросту"* (Звязда. 26.03.93).

**АДНАЧАСНІК**, -а, м. Сучаснік. *На схіле веку хочацца, што называеца, празайчна паглядзець на сябе самога, на адначаснікаў тваіх, жывых і вечных, паразважаець, памеркаваець* (Р. Барадулін).

**АДПАЧЫВАЛЬNIK**, **АДПАЧЫНШЧЫK**, **АДПАЧЫНІK**, **АДПАЧNІK**, -а, **АДПАЧЫВАНЕЦ**, -нца, м. Той, хто

адпачывае; дачнік. *Пачаўся заезд **адпачывальнікаў** у санаторы з разных раёнаў вобласці* (Беларуское радыё. 7.10.95). *Пакуль што **адпачыншчыкі**, ці, як іх тут завуць — хворыя, не заўніяюць і палавіны яе [будыніны]* (Р. Сабаленка). *Увечары 26-га даведаліся выпадкова, што **адпачынікі** з "Правды" ўтварылі свой камітэт па эвакуацыі* (ЛіМ. 11.09.92). *Усе турботы **адпачніка** зводзіліся да аднаго — яды, гульняў, знаёмстваў* (В. Санько). *Даждж яму, **адпачыванцу**, якраз і не патрэбен, але ж за гэтыя дні не адзін раз чуў ад людзей, што даўно не было дажджу* (М. Гіль).

**АДРАБЛЯЦЬ**, -яю, -яещ, -яе; незак., што. Выконваць (пра ўрокі). *Ён стаў прыходзіць кожны дзень у чытальню інэрната, каб разам са мною **адрабляць** урокі, г. зн. выконваць дамашнія заданні* (У. Калеснік).

**АДСТАВАКА**, -і, **ДМ**-у; **Т**. -ам, м.; **ДМ**-вацы, **Т**. -ай, ж. Той, хто адстае, адстаў; адсталы. *Ужо наляцелі з-пад Масквы фашысцкія налётчыкі. I раптам нейкі чарнакрыжы **адставака** прагрукатай над намі і скінуў наблізу бомбу, яку яму не дали скінуць ў іншым месцы* (П. Панчанка).

**АДХОДАК**, -дка, м. Прыбіральня. *Пакрүціць [патыянт] свой панскі нос, галавой паківае. Там знайдзе **адходак** нячысты, тут плот ці комін непабелены...* (К. Акула).

**АДЫСІСІЯ З ДУМКАМІ**. Пакінуць убаку (параўн.: отвлечься). *Хацялася пагаварыць, **адысісія з думкамі** ад гэтага смутна-балючага настрою, палажыць мяжу пражытаму жыццю і гэтаму адчуванню* (Я. Колас).

**АД'ЯЗДЖАНЕЦ**, -нца, м. Той, хто ад'яджае. *Пасля вайны ў Захоўній Беларусі шмат хто імкнуўся паехаць у Польшчу. <...> У бальшыне сваёй **ад'яджанцы** гэтыя былі палякамі касцельнымі* (Р. Барадулін).

**АЗАПАСІЦЦА**, -ашуся, -ацішся, -аціца; зак. Запасціся. *На седale нема залямантаваў сонны певень, загрымеў... калодзежны журавель: якайсьці гультайка не **азапасілася** на начавадою* (В. Гардзей).

**АКТЫЎНІК**, -а, м. Той, хто выяўляе актыўнасць у дзеянісці якой-н. арганізацыі, суполкі. *Поруч з **актыўнікамі** "славянскіх сабораў" і таму падобных актыўізуеца, як бачым, географічна-беларускі элемент* (ЛіМ. 21.10.94).

**АЛЬТЭРНАТЫЎНІK**, -а, м. Прыйшыўнік, які на зацік вайсковай службы выконвае іншыя ававязкі. *У Мінску да нас час ад часу заходзяць нямецкія **альтэрнатыўнікі** — хлопцы, што, зноў жа саромічаць не так далёкага айчыны, адмовіліся браць у рукі зброю і тэрмін ававязковага вайскоўства палічылі за лепшае адрабіць санітарамі пры самацяжка хворых* (У. Мехаў).